


Ba 61592



БА 61592

ПЕС'НИ



— 1904 РОКУ. —

1900. 3. 15.

15

Ба 61592

Дурны мужык, як варона

Весь свет, може, у землі

„Дурны мужык, як варона”

Гэта танець

юн дурншчы ад вароны”

И на даце — бытоб наву-

ка мужык, ды бытоб учоны,

Дык крачыцеж, бійце ў звона:

Дурны мужык, як варона.

— 8001 Кодак № II дп С оюнчане мен окончане

Да навуки юн не браусе

Зекасціи, зекасціи,

Дурням умро, як радзане,

Сам сабой дурным зрабиуся

Ведама, — мужык гануна,

Ад навуки адварнула!

Дык крачыцеж... (адъ раней)

Нік мя жонкі мужык

Варане, як ляга,

К зе прынгуса дажыне,

Нік мя збіжаны асманікі,

А дождаўкіні костыцы

Мужыкі мікінце рады,

Дык крачыцеж... як

8002

Ую зиму юзай цырне

До вокзала рожна збожжа

Ноги зісаны, — 1904 РОКУ,

А на хлеб

Б. А. СДЦЕЛ
1904 Г.



ПЕЧН

Дозволено цензурою Спб. 17 декабря 1903 г.



082009

Синодальная типография.

Дурны мужык, як варона.

Весь свет, кажець, бъецы у звона:

„Дурны мужык, як варона“.

Гэта таки справедлива:

„Іон дурн'ёштій ад вароны“.

И ня дзива — былоб дзива

Каб мужык, ды быў учоны.

Дык крычыцеж, бійце ў звона:

Дурны мужык, як варона.

Да навуки іон не браўся,

Закасіўся, заараўся;

Дурням уmrэ, як радзиўся,

Сам сабой дурным зрабиўся.

Ведама, — мужык гамула,

Ад навуки адварнула!

Дык крычыцеж... (як раней)

Чиж ня дурень мужык гэта:

Гарэ, сее усю лета,

А як прыдуцса дажынки,

Няма збожа ни асьминки,

А дождаўши на каляды

Мужыки мякинце рады,

Дык крычыцеж... (як раней)

Усю зиму возам цягне

До вокзала рожна збоже,

Ноги змерзнуть, сам зас'мягне

А на хлеб кажух заложе,

Каб дажыць як до крапивы,
Абы ў поле вышеў жывы.
Дык... (як раней).

Ад Пятра и до Якуба
Іон касой махаў ад раня;
Наклаў стагоў людзям люба,
У хацеж сена ани званя;
Равець с голоду скацина;
Хоць кинь бяты за вачыма! яшт ве
Дык... (як раней) да йішыаңду д ноі.

Глядзи, касціол аж да неба, кум дэй
Воласць бляхами накрыта! яшт ян
Сребрам скрые, коли треба, ян
Бо за гэта яго бита
А сам жывець ў мокрай яме він в
Дзверы замкнуу анучами! яшт
Дык... (як раней) як, ёму мін

З камаровы нос сякерку — вівідзе мін
Сцис'не крекне, замахае він да
Зробе пушу, як талерку, яшт
Свет дрывами закидае!

А у хаце, тварыць сіраву, як жыт
Пощапае стару лаву! яшт
Дык... (як раней) як він

Глядзи! горы поразрыты, і ўважод А
А чугункой свет обвиты; як някож
Усю з мужыкай цяжкой працы;
Усе едуць у палацы;
У мужыкаж няма билета! як нічё
Циж ня дуренъ мужык гэта?
Дык крыныцеж, бійце ўзвона:
Дурны мужык, як варона.

Як праўды шукаюць.

Як прастая праўда сгинула ў свецек
Дык праўды и з с'вѣчкой шукаюцы,
И золатам манюць и юздэй скікаюцы,
И Бога цалуюсь,— а ўсё такі прэце
Як камень у воду, так праўда пропала!
Судоў парабили, начальстваў чы мала :
Пасредник и волас'цы, сынод и санаты,
Присутства и вокруг, управы, палаты,
А найбольш мировых, участковых і звездай,
Што ў полі кашення, што звездай!
За тояж жыцё цяперъ трудная стала
У сведки ўлез'ци ни села ни рала
Ад суду да суду праз лета цягацса,
Так легка, што навет не треба старацся.
Раз еду я ў Вілно адведаць сынка,
Аже при дарозѣ пасецца кобыла,
Стаиць човек якісць ля млынка,
За млыном сукам брахала чы выла
И гдзес'ци „ратуйце“ крычала кабета
А мостам ляцела якайсць карэта.
И што ж тут такоя было? мне здаецца
Хто едзе, хто вые, хто, може, смяецца...
(А мельник стаяў у дзвярэй і смяяўся...
Чаго ен смяецца, дык я не пытаўся!)
Минуўши той млын я еду ўжо лесом,
Ляжыць чалавек над кустом ля дороги —
Бяз шапкі и босы, так надто ж убогі
Але я еду з своим интересом,
Мне няма больш ни до кога:

Лядачагаж люду ўсюду іосць многа!
Я оглянуўся, аж гоницса хтос'ци,
Кличе: „Пастойце для Боскай милос'ци!...“
Стаў я, чакаю, аж іон и пытае:
Хто я, адкуль іосць и хто мяне знае?
И каже вярнуцца мне аж да млыну:
Сведкам урадник зве на гадзину,
Вярнуўся, гляджу, аж карэта у рэчце,
Мельник цяперъ ужо ня смяецца,
Кабылу сотник цягне до стану,
Цырулик кроў кинуў абмокламу пану;
Дзюра на мосци так як на хату;
Два хлопцы ловяць сучку кудлату;
Баба стаиць у парваной спадничцэ
И кроў ей цячэ на руцэ и на лытцэ,
Вязуць и труп той зараз на возе,
Што я та видзеў лежучи при дарозе,
Пытаецца ратник мяне ды за с'ведка:
Чы мельник цкаваў, чы кричала кабетка?
Чы сучка парвала, а сучку чы били?
Чы видзеў что ў мосци мас'цины пагнили?
Чы видзеў як мельник смяяўся?
Як пан с фурманом у карэци капаўся?
Як фурмán утануў, а як пан ратаваўся?
Як злодзей цыкаўся з пад млыну да кони!
Як свиснуў кабылу и ляцеў на Рыкони.
Чы знаю хто то забиты валяўся!
И ким забиты да каб я признаўся,
Чы не я яго віоз, ды после уклаў?
Може меў гроши, може я их забраў?
(И дух мне заняў, сказаць слова ня мог!
Вот напасць на мяне, чисты крыж паслаў Бог!)
Чаму я не хацеў ратоваць фурмана?
Чаму майстра таго ня лавиў ля млына?
Чаму я ўцекаў что ледзь соцки нагнаў?
Протрымаў іон мяне целый дзень,

А бодай ты пропаў! Яще даў я рубель,
(Ion так спрытна яго запусціў у кяшень.)
Я паехаў сабе! Аж у восем нядзель
Соцки прэць мне повестак и шмат:
У першэй с'ведкам, як мельнык цкаваў,
У другой с'ведкам, што мост без пригал
У трецяй с'ведкам, як кони хтось краў,
У чвартой с'ведкам як пан завалиўся
Як выплыў на верх, а фурман як залиўся,
У пятых сведком, што труп при дарозе
Быў ўбиты, а двое людзей ўцекали
И што я доганяў тых людзей ды на возе
А яны праз ламы у двоих паскакали
Аж на шостой ужо дык я стаў виноват,
Что ратунку ня даў, як карета плыла.
Як я стаў по павесткам хадзиць ад каляд,
Дык асеўся як раз, як Пакрова была!...
И ня сеяў, ня жаў, ня касиў сяножаць,
У аренду аддаў бо ня мог дадзяржаць;
И што меў, прадаў, пераеў,
Па судах агалеў, як шесць разы згарэў
И ў казе адсядзеў нядзель шесць
За няяўку плациў може трэйчы и штраф
Як на тояж и праўда схавалася гдзесьць
А шукаўши яе и мне здарыўся траф.

У судзе.

Довелося ж и мнѣ быць на вельким судзе якъ нои)
На акружным судзе, гдѣ ўсе ў грамадзе ўхеън R
Мужыки и паны, маскали и жыды, Соркн
Хто ў чым якъ папаў, ўсіо туды літуды. Нешепен V
Тут кажух и шинель, и бурнос, лапсарда, отузд
И сурдут и мундзерл, а адзин быў и храк, Нешепен V
(Така куртка с хвастом) и брадзяжка была. Годзін
Прышли ўсе и Пантурчыха навет прійшлай
Быў тут ксіондз, быў и поп, быў и рабин жыдоў,
Тольки наш алиндар, той чагосьне прійшоў, ўп
Самы суд за широкі сеў стол ў пяцярох р отш N
Шосты ходзе сабе ўсё златых коўнерох, п інр A
Як дукат на дукат, так на их залаций! ѿчи ві жа
(Каб я быў такъ богат не хацеў бы судзиць) ві отр
Па адной старанѣ душчариасце сядзиць, ві ж
Па другой арештант, той што будуть судзиць, юл
А прад им бяз палы, тольки хвосцік вісечу — rh N
Адвакат, што то мей бараниць, той сядзе ў дніх
Арыштант гэты быў наш Пятрук Пантурок, отш N
Что у пущы гдесъ меў потайный броварок ві
А акцизник Яськоў браў з'яго кубана, з'євя ў N
Дый даніс, дый злавиў, як той воўк бараць, ві
И акцызнику той быў присягаў са іон жрот ві ж
Як яму хтось донес, як сочую іон пяць дзіону
Як каціоў там кипеў, як где брага была,
Як Пятрук не поспеў уцячи ад катла
А брахаў, ўсіо брахаў и сябе ўсе хвалиў
А того не сказаў як Пантурку доиў,
Потым нас па адным стали ў суд выкликаць.
Прысягаўши на тым треба праўду сказаць!
Тут пытаюць мяне, а тут жаль Пятрука;
И мояж у чяго там пропала мука.
И я думаў сабе выгнаць водки з вядро
На вяселье дачки, (вот было бы дабро),
Дык завез Пятруку дз'ве асьмины муки,

Дык як раз на той час наляцели круки, нята
Дык мяне поведи у той лъс панятым,
Каб им дна ня было и акцизникам тым!
Як спыталися ўсіх, прачитали той "ах",
Што злавіўса Пятрук (а набреханаж — страх)
Там такоя стаіць, што и ў думцэ няма: твад от N
Паравік, змесвік и якаясь шляма..
Прачытали отоди яще там папер;
Пагляджу ж, кажу я, што та будзе цяпер?
Прасьцидацель сказаў: „пяць минут пярерыў“!
И ў камарку шмыгнуў, тольки ксіонжку закрыў.
И усе поднялись и пайшли, хто куды;
Я застаўся сядзець, усе роўна з нуды.
Як вярнуліся зноў, дык адзін той устаў,
Што сядзеў на концы и наиболей пытаў,
Паглядзеў на ўсіх, як узяўся за стол,
Як зачаў іон крычаць: „прытакол, прытакол!“
И казну спаминаў и трубу и кацюл,
И муку и мяшоў, ды усе „прытакол!“
Я сиджу и дрыжжу, каб мяне ня назваў
Кали браз'цы! И я тут! А бодай ты пропаў!
Але хвали мяне, справедливым заве,
На Пантурку зыркне — як сканица раве;
Винават, винават, няхай плаце казне,
И ў турму и ў Сыбір и яще кудысь пхне,
Гаварыў, гаварыў, ажна пиць захацеў,
Так як бульбу Пятра пасалиўши да зъеў
А сказаць бы за што! За свае, за дабро;
Чалавек захацеў зрабіць водкі з вядро;
Что за науда яму, каб іон свету не знаў,
Чы Пантурка зъеў блин, чы гарелки нагнаў?
Потым стаў выличаць свой страты акцыза
Тый дык так бы зубами Пантурку загрыз!
Наличаў, наличаў, и двайну и трайну,
Як шынкар у карчме тваю чарку адну.
И начыне забраць и худобу прадаць,
Што ў казну, то ў казну и яще камусь даць.

Тысяч три там, чы што, наличу юн пяни.
(У Пятраж хоць бы грош, ня то што ў кашени.
Смачны жабе арэх, да зубоў Бог ня даў,
Каб акцизник то меў, што ў Пантурки забраў;
Дзве казы прадали, ды сярмягу, ды воз,
И то брат адкупиў, ды на заўтра адвіоз).
Аж но щёрнеў той пан, што у куртце сядзеў;
Пятруку штось сказаў, акуляры надзеў,
Калиж крыкне — зыкне, аж затряс'ся той суд.
„Гдзе тут, каже, вина, чым Пятрук винен тут?
Што скацинку кармиў працаваным дабром,
Насиў брагу с двара на насидах вядром?
Тут турму, тут и штраф для акцыза схаваць...”
Як зачаў гавариць, як зачаў бядаваць,
Дык Пятрук и не гнаў и у лесе ня быў,
А то я виноват, я сам гнаў и падбиў,
И даніос на яго... винават я увесь!
А бодай ты прапаў, а бодай цябе рэзы!
Як ката да гары, так юн дзела скруциў:
На мяне набрехаў, Пантурка зашыциў.
Я гляджу, што тут куц, прападу, як сука,
Бо мяшок таки мой, дык, маяж и мука
Кале дзверы „скрыпель“ а я шусць праз людзей,
Ды на двор, ды ў карчму да кабылы барджеў;
Прыляцеў аж у дом, бурачкоў троху зьеў
Сказаў жонце, „маўчыж!“ Сам у лёс паляцеў:
На тым мейсцы, гдзе быў браварок Пантурка,
Дай садзиць дзереўца, — аж амлела рука.
Сцежку маҳом заклаў и след той так закрыў,
Што никто не познаў, гдзе и бровар, чы быў.
Ды и зноў ды на суд, а суду уж няма,
Тольки плачэ, клянець Пантурчиха сама.
Пантурка адвяли таки зараз ў астрог;
Той куртаты зашыт, як кадзидла памог.
Яж якось уцелеў ат суда на той час.
Каб же Бог не давіоў на той суд други раз!

Мая хата.

Беднаж мая хата рас'селася з краю
Меж пескоў, каменіоў ля самаго гаю.
Ля самаго бору, на бярежку лесу;
Нихто тут не трафи хоцьбы з интэрэсу,
Як няма гарелки, няма куска хлѣба,
Дык яки интэрэс, каму сюды трэба?
Да хоць няма хлѣба, жабраваць ня буду,
Пражыву яккольвек ад працы ад труду!
Кепскаж мая хата падвалина сгнила
И душна и зимна, а мне яна мила;
Ня буду мяняцся хоцьбы и на замки,
Калок свой милейшы, як чужыя клямки.
На страсе мох вырос, на моху бярозка.
Мильшайшая мнѣ хата як чужая віоска.
Сваталиж мне ў прымы у новую хату
На зямлю ражайну и дзеўку багату;
Буду жыць, казали, як якій пасэсар,
Ездзиць парай кони, як сам пан асэсар;
Да мнѣ даражайшы угол гэты гнилы,
Камень при дарозе, пясок ля магилы,
Як чужое поле, як дом мураваны!
Ня аддам за сурдут капитан свой падраны.
Кликалиж у гос'ци и кличуць суседзи;
Ня пайду, ня трэба, бо кажуць заедзи
Ад чужого хлеба губы абсядаюць,
Што чужого прагнуць, то свае кидаюць.
Я ня кину хаты хоць вы мянне рэжце,
Не пайду да вас я хиба у арешце.
А хоць силой навет адарвалиб з дому,

Калис'ци вярнуўся, як мядзьведзь да лому.
Завалицца ў хата, заастуць пакосы,
Усіоб я вярнуўся, хоць голы да босы!
Насек бы бервеняў, нацягаў бы моху,
Зноўбы склеїцү хату якколівек патроху,
Зрабіў бы камору, выкаваў бы жорны,
Усіож свой хлеб еўбы хоць бы сабе чорны!
Ну дык же атстаньце, на што я вам треба:
Чы каб ваш хлеб есьци, чы рабиць вам хле-

Бог ня роўна дзеле.

Як я Бог сироты любе, а не доли не дае.
Бацы Чым то дзеянца на свеце жнуць?
Ну д'што ня роўна дзелиць Бог? Адзін
Эдзе Адзін ходзиць у саеце, А
У золаце з плеч да ног,
Я рад другому каб прыкрытся
Цяжко ѿсь анучай вельки труд;
Як п'явець як решата свецицса
Переадны латы адзін бруд!
Буль Адзін мае хатаў многа
И пра А вяликих, касціол маў
И скончыціб туды ѿсь Бога
Ни са И той бы з их не пашоў.
Хоць У другога ў сцяне дзюры,
А тут Вечер ходзиць, дым и с'нег
А тут Тут карова, с'віни, куры,...
Треба Тут пакута, тут и грэх!
И гар Гэты едзе у вагоне,
Ещё Ціопла, мягка — тольки жыць!
Вот А ляциць, як вихар гоне.
Ня съезжай А іон сабе тольки с'пиць!
Чы п'явець Той ў мяцелицу ў марозе,
Сей Што аж вон яму прэ дух
Узяўши Паўзе з клункам па дарозе
И загада У снягу... ўвесь па брух!
Так я Гэты хлеба и ня знае
Кепск Тольки мяса ды пирог,
Кепск И сабакам выкидае
Чы то Усю тое, што ня змог.

А той хлеб жуе з мякинкай,
Хліопче квас и лябяду,
Живець разом и есць з с'вінкай,
З каніом разом п'єць ваду!
Аднаму дзесятки — служки
Зарабляюць сотни сот;
Руки ў яго як падушки,
Як кисель дрыжыць жывот!
Другиж сам аж на дзесятак
Працууючы, лье свой пот,
А высахши, як аплатак,
Цянюсеньки — як той кнот.

Кепска будзе!

Як я тольки нарадз'йуся
Бацька сказаў: „кепска будзе!“
Ну дык жеж не памылиўся:
З'дзекавались Бог и людзи.
А чым кепска? бо на Марцы
Я радзиўся (пост праўдивы,
Цяжки месяц гаспадарце:
Як пражыў хто — будзе жывы).
Перееўся хлеб да крышки,
Бульбы тольки як пасеяць,
И прыварку ани лыжки,
И скацина хоць развеядць;
Ни саломки, ня то сена,
Хоць бы на раз дз'ля скацины,
А тут дроў ани палена,
А тут аще нарадзины!...
Требаж бабе бохан хлеба
И гарелкиж треба пляжку,
Ещеж хрысьциць хлопца трэбада...
Вот и думай як сярмяжку
Нясьци жыду пад заставу,
Чы прадаць каня, кароўку?
„Сеў, казаў іон, я на лаву,
Узяўшися за галоўку,
И заплакаў, аж залиўся,
Так як бацьку пахаваўшы...
Кепска зрабиў што радзиўся,
Кепска будзе свет пазнаўшы!
Чы то слово йшло уроком,

Што сказаў у кепским часе,
Чы хто кинуў таким вокам?...
Ну и доляж удалася!“
И сбылося ж бацьки слова!
Вот у тыдзень вязуць гэта
Хрысьциц мяне да Макрова,
Кумоў двое и кабета.
У Аборках мост сарвала,
А я быў чуць жывы слабы
Рада ў раду на тым стала, жэкі
Што ахрысцяць з вады бабыні
З Бярэзыны жмейскі вады;
Кума сама занарпнула; тэоп) рэчнеда
Пошатала сюды туды,
Трайчи на мяне линула.
„Вот и хрэст увесь тут, каже, хоць
И ксіондз хрысці гэтаю сама, от ідагу
Толькі еще чымось памажев
А хлопцу ўсёю ройна яма! шох віншы
Хоцьбы жывым хоць давез'ци
Каб дарогай не сканада, він яд адо
Скажуць — кепска вязла гляесцід тут
Або туга спавивала.
Гэтак мяне пахрысціўшы эштэ ёдэд жаде
Вязуць назад ўжо да маткі, жнівец
Вочы добра позалиўши
Лед'ве унясли да хаткі, як йымуд
Закусиўши тут, як трэба;
Пакумалися і квіта;
Баба ўзяла бохан хлеба, ноі
Пляшку водки, торбу жыта;
Разыйшлися і паснули;
Матка ж мяне кальхает
„Люди, шепчэ, сынок люді“
А як зваць, сама ня знае
Вот на заўтра з пазараня

Бяжыць матка да кумошкі ў эсё А)
Ды пытае: яе бразваня вінчава A
Дали сыну? Лену трошки отвт Ё
Тут принесла при здареню вінчава C
Трошкі сала, крупа за жменю.. D
А кумаж была праворна: жот Ш
Хоць што збрэше — не запнеца; L
Круци сабе ў сенях жорна (вп от X)
Требаж салгаць, кудык дзеца? P
„Имя, какже, твайму сыну ў жадефте
Ксіондз хацеў даць па кантычце, K
Думаў і он може с гадзину, да дык
Узяў ксіонжку, як стаўрыца, A
Дык даў потым с калиндарка“ K
Матка прандзэй з хаты ў сени, N
Як бы цивун гнаў на каркуя ѿвся N
Усё шепче то имене: вада ня ю
„Алиндарку, Алиндарку!“ вада ня ю
Прыляцеўши так да дому, гдэ Конда
За калыску узялася вада ня ю
И зрадзела, як святому, квя ю ю
Што аж слазми засилася, вада ня ю
И калыше и галосе: вада ня ю
Надто имя спадабала, вада ня ю
Надто доброе сдалося, вада ня ю
Што такога и ня знала! вада ня ю
Вот и кликаць мяне стали, ваня він
Скалиндаркой, Алиндаркой.. він він
Ну, як знали, так и звали він
Але вот што з гаспадаркай: він він
Наперш конь здох тагож лета, він
И цялушки, як лань, пала.. він
Маткож — ведама кабета, він він
Затужила и запала, вони він
Гадкоў со грыпацинula, він він
У Марцы й рученьки згарнула, він він

(А ўсе ў марцы трэбаж гэта
А разумная была кабета)
З таго гора бацька бедны
Стаў маркотны, як магила.
Было сядзиць таки бледны...
„Штож ты гэта нарабила?!”
Гэтак скаже и заплаче.
(Хто пачуе, хто забаче?)
Потым дай памалу сватаць;
Требаж, ведамо, жаницса,
Каб было каму палатаць
Каб было у што змяницса,
А так усе памарнела:
Куры, гуси, навет с'вини,
И с'вinya дзяцей паела,
И карова марне гине...
У восень давай шукаць пары:
Ды ни водная ня хоче,
Адной бъдны, другой стары,
Трэцья чорт ве, што тароче:
„Аддай, каже, Алиндарку
Кудыкольвек хоць на людзе,
Сядзь на нашу гаспадарку,
Тагды выйду, добра будзе!“
Бацька кидаўсь зо тры тыдни,
Яще горэй зажурыўся
Праныў сяки таки злыдни,
Разлайдачыўся, распиўся,
И умер так под гародом,
Устраниўши ў плот галоўку!
Шапку найшли аж за бродам
И у шапце залатоўку.
А на заўтра привеў соцки,
Асесара, паноў трое.
Труп той зрэзали на кліоцки —
(А и ў марцыж было й тое!)

Мяне ціотка у вапéку
Узяўши, трошки падрасцила
Ды якомусь чалавеку
Як за сына адпус'цила.
Не за доўга зміорла ціотка:
Я стаў круглая сиротка,
Чы гдзе днёю, чы начую
А ўсе бяду сваю чую
Пастухи з'бяруцца ў гаю
Пяюць песни ля бярозы,
А мне чагось, сам ня знаю
Смутна, цяжка, цякуць с'лезы.
Рос я гэтак за вочымा,
Ужо трейчы спавядайся,
Кали зимой да войчымা
Да уратник заблудаўся.
Я сяджу сабе на печы,
Пляту лапци ўю аборы,
Іон паказуе праз плечы:
„Што то? сын твой, каже, хворы?“
„То ня сын“ Айчым мой каже:
Узяў сиротку; дзякуй Богу
Добре ўдаўся: позна ляже,
Рана ўстане и адлогу
Не запусце... спагадливы;
Маю сына, хоць ня родны,
Ажаню, як буду жывы,
Будзе Богу й людзям годны!“
„А лѣт скольки“ той пытае.
„Двадцать, каже, мусиць мае.“
„А зваць як?“ „Да Калиндарка“!
Як радзиўся, гдзе хрыс'циўся...
Писаў, писаў дый пањхаў!
Бацька яго угас'цили,
Дали торбочку гарэхаў...
Пос'ле таго так ня далей

Як у тыдзень и асэсар, вжтоіш энг
Шус'ць у хату (и з мадалей) вжүре
„А где,каже,той пасэсар,
Твой Линдарка, чы як з'вегса, ве ж
Што ховаецца з лякрутства, ве эн
Пляцець лапцики на печцэ? вжто
Ашуканства, баламутства!“ вжэд
А як ехаць меў па дровы, вжэд
Бацька кликнуў, иду ў хату...
А асэсар той здаровы... вжэд
Лясь мне ў морду, потым тату, вжэд
Яж узяў яго за грудзи... вжэд
И пихнуў лыбом у дверы. вжэд
Іон як раўкне: „Гэй вы людзи ож,
Тут разбой!“ Примице меры! вжэд
Тут рыштант, брадзяга скрыты; вжэд
Вот и лоб кались быў брыты, вжэд
Вяжи ўсих, нараджайся! вжэд
Мяне лясь! „ты хто?— зазнайся!“ вжэд
„Скалиндар, кажу, сярота!“ от Ш
Пацягнули па дорозе... вжэд
Завязали варота, вжэд
Мыж спынуліся ў астрозел. вжэд
Астрог, братцы, паглядзеўшы... вжэд
Мимаходам, выглядае... вжэд
Иничога. Ушак ня еўшы... вжэд
И ў астрозе ня бывае, вжэд
Але лепшы ў хаце голад, вжэд
У дарозе вельки холад, вжэд
Найцяжейша праца ў полі, вжэд
Як у той астрожной долі! вжэд
Видзеў пташку я у клетцэ, вжэд
Як голоўкой поты бьетса, вжэд
Аж скрыделкам затрапоче, вжэд
И сканае... жыць ня хоче. вжэд
Раз лисицу адкапаўшы... вжэд

Прывязали мы да жола: Сталаж грызиши то напаўши,
Сабе бруха распарола, Раstryбылась на час'ци,
Каб ня жыць так, хоць праца'ци: Нашто... гадзину, мядзянку
Пус'ци ў шклянное начыне, Сама сябе бяз прастанку
Будзе жалиць, паки згине! Як ужож скацина тая,
Або гадзина праклята И та цану воли знае,
Штож для нашаго то братца! Меўши розум не скацины,
Як знаць волю мы павинны? А ў астрозеж няма доли,
Ни ў чом няма и никому! У жалезе тыя д'зверы, Пры д'зверах стаяць жалнеры
А народ усе сярдзиты, Так як бы яще нясыты
Людзких слюзаў, муки, Не гаворыць помаленьку,
А ўсе зыкам, а ўсіо з лайкай,
А ўсе з боям, ўсе з полайкай. У дзядзинец нас як пхнули,
Дзвярми тыми як грухнули, Дык и с'вет мнъ тым закрыўся,
Як бы ў труну забиўся... Зараз стары ўзяў за плечы
Хляснуў трэйчи, так бяз ірэчы, Ключы кинуў, «у халодну!»
И аблай ў матку роднушкі нн эд, Нас пхнули, як у яму рована
У ціомну хату чвараграну, Дали хлеба, вады меру

И запіорли, як за веру
У цымницах кались гэта
Замыкалися ад с'вета.
Ціомна, зимна... прытулица
Няма куды! А каганец
Якбы губка, только тлицса...
Заспевали мы ражанец:
Пяіом, плачем, аж галосим,
Божай ласки праўды просим!
У таким енку, са слязами
И паснули ў той яме!
Абудзиўся я з здзивеня:
Глядзиць ў щелочку прамене!
Я падумаў: ласкаж Божа
И сюды пралез'ци може?
Аглядаяся вакола
Як бы шукаў и тут Бога,
Мне зрабілося вясіola,
Не баюся я никога,
Знаў ражанец „Буг уцечка“
Бляю сабе як авечка,
Кали браз'цы ключом у дзвери
И крычыць хтось: „Гэй вы зверы
„Вы бунтоўники, паскуды,
„Выбирайцесь атсюды
„Тут важнейшим треба сес'ци,
„Вас у общу здадзим гдзес'ци“
Павяли нас аж на гору...
Па якомусь калидору...
Дз'веры, дз'веры, ў дз'верах дз'юрка
И у кождай же хвигурка
Якбы таяж выглядае,
Гдзе ни глянеш, ўсё тае:
Блищаць вочы, твар як глина,
И абросшы, як скацина...
У турме, як у тым гробе,

У адну твар ўсих паробе!
Ишли, ишли гэтак з гони...
А смрод таки, што ад вони
Мне аж дух ў грудзях с'піорла,
Якбы цис'не хто за горла.
Тут нам хату паказали
Упус'цили, развязали,
Вады дали, трохи хлеба
И заперли зноў як треба.
Тут народу шмат сядзела.
Глянуў я — душа самлела:
Як падушки у них твары,
У хаце пуста, тольки нары,
Ляжаць ўсе, з нас рахочуць,
Навет мейсца даць ня хочуць.
„Давай, каже, хоць на пляжку,
„А ня даўши, дык парашку,
„Усюгды ты выносіць мусиш,
„А ўжо хлеба ды ня ўкусиш;
„Мы табе набьем аскому,
„Пакуль вернешся да дому!“
Я спалохаўся, баюся.
Войче наш, кажу, малюся...
Бог даў спомниць: залатоўка
Гдзесь была ў кашули ўшыта,
Што дала кались жыдоўка,
Што падvez у млын ей жыта.
Живо зарваў тую лату,
Кинуў злоты той на хату...
И ня ўгледзеў як хапили,
Тольки видзеў водку пили.
Тагды стали нас пытацца
Чы застаўся хто ў хатцэ,
Адкуль, за што посадзили,
Па яким турмам хадзили?
Іншы учыць, на пытаня

Якоя дацы паказаня:
Кажы, кажець, знаць ня знаю,
Чый я юсць, з якога краю, А
Малым быўши слянных водзиў эн
А падросцы и сам бродзіў.
Ня прыписаны да сказки,
И так жыву з Божай ласкі.
Бог — мой бацька — зямля матка;
„Знаць ня знаю“ — ўся гадка!
Так да Марца сядзим циха,
Ня чуваць дабра, ни лиха, А
А у Марцы щлюць бумагу, я
Каб дастаўляна брадзягу, Супраціўника ўлас'ци,
Улаження першай час'ци ём тэа
Што мянуеся „Линдарам“
Ды йще бъенса з асэсарам,
Ды каб быў ў ланьцух закуты, На нагах каб были путы, П
Праважацели каб согри, Каб ня сходзили з дароги
А каб проста да начала, И чы мала там писала!
Вот на здзіні рана, рана
Нам адзежка наша дана, Паскідали мы сярмяні, Салдат ўзяў дз'ве бумагі
Нас звязали и ў дарогу, Я падумаў дзякую Богу! Но
Хоць нас солнышко сагрэе, Вечерочек нас абвее,
Може дожджык срыбны змочедзіт? Може пташка засвяргоче?
Аж заплаќаў я зрадзеўши! От, здаецца, и ня ёшчыт
Быў бы съты на свабодзе,

Як той кролик у гародзе.
Тут, здаецца, и сканаўбы,
За свабоду жыціоб даўбы.
Скаўроначки Бога хваляць,
А и сонышко прыгрэла;
Аж мне ў душы паяснела.
Да палудня ишли гэтак
Пры дарозе шмат и кветак,
То прасисак, то сасонка
Выгрэвае Боже слонка!
Так над вечер ў месцы стали,
У халоднай начавали,
Была позна. Заўтра зраня
Як раз у дзень Звяставаня,
Кличуць мяне да дапросу,
(Задаваць ужо чосу!)
Той судзебник маладзенъки,
Таки быстры, хоць маленьки,
Усю пытаецца, ды пише,
И нагой усе калыше.
И спытаўся мяне, хто я,
Я и ўспомниў сабе тоя,
Як выўчый той з астрога:
„Знаць ня знаю яничога!“
И старога тут кликнули,
Папыталися, раскули
И да дому навярнули.
А мне каже: „Ты, брадзяжка,
„Сакрыў зване, будзе цяжка:
„Сорак розаг, потым роты!
„Скажи лепей, адкуль, хто ты.“
А ўсю пишэ, пишэ, пишэ
И нагой ўсю калыше.
Писаў, писаў, даў другому
И сам пашоў кудысь з дому;
Мяне знёў же да астрогу;

Тольки цяпер, дзякую Богу,
Адзиноки я застаўся.
Айчым плакаў як жагнаўся.
„Помни, каже, мяне сыну,
„А я хиба што сам згину,
„А цябе вярну да віоски,
„Хибаб ужо гнеў быў Боски,
„Абоб праўда гдзес’ци зміорла!
„Вырву цябе им и з горла:
„Бог паможе, проци сілы
„Праўда выйдзе як з магілы!
Сказаў гэта, пакланиўся,
Ды и зноў с’ляз’ми залиўся.
И мне стала ў вочах цмяна,
Зашымела ў серцы рана,
Якбы штосьци адарвала,
Сам ня знаю, што мне стала!
Кали гляну, ачунаўшы,
Я ў шпитали захварэўшы...
Галава мая абрыта,
Твар вадой, чы чым аблита
А пиць хочыцся, здается,
Рэчкуб выпиў, каб пры рэчце!
Так пралежаў я тры тыдни,
Прадаў ўсе сваи злыдни,
Надта есьци стаў па многу
И паправиўся, дкякую Богу!
Яж тут ляжу и ни рэчы
Што там стары гаспадарэ;
А іон торбу ўзяў на плечы,
Па начальству просьбы жарэ!
Трэйчы Вильню, сем раз Лиду,
Іон адведаў, Трэбаж ведаць—
Присягнуў, паки я выду,
Навет дома ня абедаць!
Раздабыў усе паперы,

Записаў мяне у сказку...

Што и бацькаб може ўшеры

Ня зрабиў такую ласку

Так ў восень, ў замарозки

Прывяли мяне да віоски,

Пазбириали шмат суседаў!...

Кожны гаварыў, што ведаў:

Як я тут, кали радзиўся,

Як и бацька мой жаниўся?

Паказали ўсю чыста

И што имя мне „Калиста“,

Што завуць мяне „Линдарка“

Так на смех, што чыста гол,

Як линдар, што на хвальварку:

Весь маіонтақ: іон ды вол.

Асэсар быў ужо новы,

Чловек такничога,

Якісь ціхі, няздаровы

И цярпливы, хвалиць Бога!

Пас'ле таго праз пол году

У марцыж мяне на свабоду,

Дзякую Богу адпусціли.

У той дзень, як и хрысціли.

У вастрозѣ.

Паперы прышли ў турму з акружнога
Што зараз зачнецса суд послѣ Каляд.
Сядзелаж там нашаго брата и многа,
Было а нявинных памежы нас шмат!
Быў пан, что у банку краў гроши чужкія,
Быў писар, што выдаў паперы благія...
Я сам тут сядзеў, а за што каб спытали,
Дык яб ня сказаў и яны бы ня знали.
А писано так, что „страбіў жывы знак“—
Калок на капцы (быў гнилы, як бурак)
Пры полі маим мне стырчаў, як скула,
Наехаў кабылай и слуп той звярнула.
Кабже люльку было палиць чым ня кресаўшы,
Агонь разлажыў, той калок пащапаўшы.
Прыехаў да дому, посъяўшы грэчку,
Закинуў кабыле, забраўся на печку,
На заўтра, праспаўшыся добра, ў ранку,
Завець мяне сотник, стукнуўшы па ганку,
Уратнік скликае людзей аж на поле,
Писаць там штосьць трэба яму ў пратаколъ.
Пайшоўшы гляджу я, аж іон штосьць пытае:
„Чыя то граница и грэчка от тая?
„Хто слуп осмялиўся спалиць самопраўна?
„Кали то было? Ци даўно, ци ня даўна?“—
Уратнік же пише, а я дык с'мяюся,
Кажу: „Ох муси надта цябе дык баюся!
Пытаю: „Ци брат твой, ци бацька гниляк,
„Што ўзяўся писаць пратакол щера так?
„Ци може той кол тольки іос'ць твой зямляк?

може вялики якись быў начал,
ци спраўник, ци больше яще ганарад?
рыблуда! Схавайся, адкуль ты прышоў,
нас ужо досыць таких прыбышоў,
кажды гніе, бо як кол тут убіўся
зрублены пень там згніе, где радзиўся.
Кабыла мая дык ўсих вас паверне
Не то што чапаць, але тольки як перне!
людзи рыгочуць, зышоўшыся з хат,
кожны ўтапиць бы уратника рад.
іон дыки тоя, што я кажу, пише,
руги раз спытае, чаго ня паслыше,
янек еще болей ды смелас'ць бярэ.
дзядзька мой близка загоны арэ:
бич яго ўзяўши, ды ззаду зайшоў,
ратнику трэйчы як дам меж ушоў,
іон закрычаў: „калавур, тут разбой!”
зноў записаў, ўзяў паперы з сабой,
сеў на каня, даў аж пыл закурэў,
арод же за с'меху ўвесь аж памлеў.
Мяется сабе, а таго няўдагад,
ратник — начальник, ня то, што наш брат.
тыдзень же сотник павестки прыпіор,
мы ўсе заўтра зъявилися ў двор:
пан прыляцеў аж на тройцэ з званком,
спытываць будзе пад строги закон.
т некуды дзеца, на заўтра чуць с'вет,
ужчын з два дзесяткі, дванас'це кабет,
зіом да двара, за малым ня д'ве мили,
зіом, а чаго? Каб мы знали, хоць с'нили!
зин каже, выйшоў то пэўне указ,
скинуць падатки якія из нас;
руги, што зямли дададуць, ци аброк
уюць за прошлы, ци гэты хоць рок,
уць бабы, што бискупа вернуць и зноў,
може біць розгами будуць паноў,

За тоя, что немцам ўсіо прадали
И надта на шмат, что далгоў завяли—
У банках ўсе аж па вуши сядзяць,
Кидаюць двары, на Парыжу глядзяць;
Усе пушцы з'мяли ў жидоўски кашень.
И жывуць так без заўтра, абы з дня ды на дзень
Нихто ня згадаў, чаго кличуць ў двор,
Нихто ня паняў, што то сотник прыпіор!
Прыходзили ў двор,— той начальник іос'ць тут
Выходзе да нас, апрануўшы сурдуг,
Пытаецца так: „А за што вы, ребяты,
„Уратніка здули, ледзь трапиў да хаты?“
„За тоя, мы кажем, што надта іон ласы,
„Што любе яешню, курей и кялбасы,
„Унадзиўся надто іон лазиць па хатах,
„Ды нюхаць, каторый муж служэ ў салдатах;
„Свиніой гаспадаре у нашым гародзе,
„Праз дз'веры ўлазе, праз вокны выходзе,
„Ды надто цикавы, каторы што мае,
„Ня то што ў свирны, ў кяшень заглядае;
„На поле слупки, и да их яму наўда,
„Тагож ня утрапи, гдзе крыўда, гдзе праўда;
„Іон гад, каб писаць, а рабиць ниц ня робе,
„А нам дык іон так, як той кашель ў хваробе“.
Мыж гэтак лапочем, а іон усе пишэ,
Пытаецца тольки, а сам як ня слыше;
А потым читае: „Такіе то людзи
„Уратніка били, цягали за грудзи;
„Прызналися сами и як и чым били,
„И знали сами, што закон праступили,
„Супроци начальства законной ўлас'ци
„И змовились віоской уратніка ўклас'ци!
„Зачынщик же я,— або я той калок
„Спалиў, а других я ў бунт увалок.
„Дык мяне ў васторг той же час запярци
„И судзіць найсражей па вяликай стаци“!

Чытае іон гэтақ, а мне дык здаецца:
Іон з нашаго брата и з праўды смяеца,
Бо ў законе ўсе роўны и пан и мужык,
А штож то уратник за вельки индык?
Як іон каго трэсне, так гэта ничога,
Ягож ня даткни, так як Юр'я Святога!
Го так думаў я ажно вышла ня тоя;
Уратник на службе, то дзела другою:
Тагды сцяражы ты яго як той скулы,
Бо іон то ня іон, а то іосць артыкулы,
Раздзелы, стаци и ўсе зводы закона!
Мужык же наш брат, той ўсюды варона.
Здалосяж мнъ так, што ци дурню ци шельме,
Ци хитры іон будзе, богаты хоць вельме,
Мундзир хоць надзенець, жупан хоцьбы новы,
А дурням же будзе дурны безгаловы;
А шельму же нюхам пачуе сабака
И ўсюды для шельмы чесць будзе еднака,
И прыказкажд каже, што Бог ня цяля,
Су сей грамады познаець круцеля!
Законыж— а думачки нашаго брата,
Як noch, а то дзень; гэта будни, то с'ята.
Вот гэтых законоў пазнаць я ня мог
За гэтож цяпер я й папаўся ў астрог:
Цяпер ужо тут дык мне вочы праціорли,
Пазнаў я... й бацькову хату запіорли...
Отож завуць и мяне на той суд,
Учыць шанаваць и начальства и кнут,
И слуп, што гnieць стоячы ля дарог,
Бо начал, кнут и слуп то даў Бог!

Быў ў чысцы.

Раз ў дзень задушны, як раз а паўночы,
Иду я да дому... а цімна и выюга.
Не каб залиўши заўсім ужо вочы,
Але так ў меру падвыпиўши туга;
Иду и мяркую: ци то цяпер щас'це,
Як паноў ня стала, ци то была доля?
И личу на пальцах: панцізны дванас'це
А гадоў до тридцаць як настала воля...
Там быў эконом, камісар и цивун,
Намес'ник, ляс'ничы, хмістрыня, паны;
И кожны меў права ўзяць за бизун,
И кожны меў права да нашей спины...
А цяпер...? Ой штосьци кепска выходзе,
Цяперь ци ня болей настала паноў,
Не надта свабодна ў гэтай свабодзе.
И давай я личыць паноў новых зноў:
Стараста, соцки, писар, старшина,
Пасрэднік, ураднік, асэсар и суд,
Зъезд, міравы, присутства и сход...
Аж паднялася са страху чупрына,
Аж пальцаў ня стала на весь гэты щот.
А пальцами ж трэба кармиць гэты люд!...
Иду... кали шус'ць, як маланкой спалиць,
Стаиць так як раз, што ўміор аканом.
Прыгледжуся: іон, тыки іон и стаиць,
И стрыжаны ж вус и стаиць з бизуном,,
Схудаўшыся толькі: скура ды кос'ць.
А белы весь чысты, белы як с'нег,
Толькі на сэрцы плямачки юс'ць

1 плямки на пальцах — мусиць то грэх?..
Брацику, каже, браце Мацей,
Ратуй маю грэшную душу
3 чысца з рук подлых чарцей,
Альбо на веки загинуць я мушу!
Двадцаць пяць лет, што ў чысцы я піокся,
Усе грахи выдуў, ўсих же адрокся
Тольки на сэрцы вот грэх, як смала,
Прылип да мяне и ня змыты;
То за жонку тваю, саграшыў, якожыла,
За цябе, што нявинне быў биты.
Ох, идзи ты са мной, зачарпнуўши вады,
Аж да чысца таго, аж на дне.
И выбач ты мяне, што як быў малады,
Твая жонка — краса спадабалася мне,
И палей ты вадой мне на серце, Мацей,
Буду Бога малиць за цябе, за дзяцей!“
Я заплакаў с жалю, але думаю: дос'ць
Нацярпеўся и іон, бо лазе штожывы,
Этак ссох ад агню — тольки скора ды косць.
Лайду ў чысцець я той, пагляджу на дзивы!
И дзивыж, браце мой, утым чысцу, але!
Черци кормяць смалой и гатуюць ў смале,
1 цягаюць и рвуць, запрагаюць у воз,
Кручиком цягнуць кишки и зубами за нос,
Вочы палюць ражном, пазурами рвуць твар.
Скрабуць скuru нажам, як на боты ставар.
И кагож тут няма? тут пан и жабрак,
енерал и салдат, аканомт и мужык.
А што баб и дзявок — сказаць тако
У троє больш, як мушкин іосць на лікел
Хто за што, а як баб — дык найбольш за язык.
Языки ж доўжыни так як добры ручник.
И нияк да бъла прапалиць ня смагуць.
Надто шмат маладых, што дурыли мужоў;
Чараўниц а и зводняў старых,

Тут я шмат и знаіомых найшоў,
Але так ня чапаў ужо их.—
З мужыкоў тут ня надта каб шмат,
А ўсіо больш дык багатых паноў.
На зямлі адцярпейшы наш брат
На той с'вет як па масле пашоў,
А панам дык и трудна цярпець
Бяз прывычки дык стогнуць, аж страх!
Гляниш — пан як здаецца мядзьведзь,
А чорт дышлям запрог и трах — тараах,
Бичам бье, рожнам паре у тыл,
Морду круце на бок и за кудлы трасе;
Стук и крык, аж вихор круце пыл,
Так пан чортовы воз той нясе.
Там паны й муруюць й аруць,
Вымятаюць и с'віни пасуць—
А смалу дык як міод там жаруць
А камення як горы нясуць;
Усіо ў пекле каб дно як зрабиць,
А ўсіо толку няма з их работы нигдзе:
Тут яны робяць ўсіо, абы збыць,
И там им гэтак работа ідзе.
Я то думаў, што ксяндзоў тут няма
Кали зырк, аж и ксіондз тут сядзиць:
Чорт яго аблажыў грашыма,
Запалиў у грашах тых и ксіондз так гарыць.
А други дык висиць, але як?
Дык и стыдно мне вам гаварыць,
А са стыду чырвоны, як рак,
Вочы жмурэ, як кот и гарыць.
А тут баба яго так кляне,
Ды так лае з астатних же слоў,
Што каб гэтак хто лаяў мяне
Яб яго з с'вету даўно перевіоў.
Станавы, старшина и тый мут
Тым дык чорт ўсіо гроши збярэ

круце ц'віорды круцель, або жмут,
ы у горла затре и даўбешкай пяре.
арасинам, ци чым там палиў
жмут той у горле агніом запалиў...
леж й іос'ць там народу, аж цьма!
роду усякаго и стану и веку.

то ня тыў на зямли, таго тут нямя.
яхай Бог сцяраже там быць чалавеку!
ледзь я прайшоў аж у тую кануру
дзе аконом Бизуньски цярпиць:
орт и яго запрагае у фуру;
пацеўши бѣдны, а енче: „дай пиць!“
брзынуў крапидлам на твар,
он аж зрадзеў, як дзиця,
к хапиўся рукой за той каламар,
Что ўзяў я з вадой яму для пиця,
цык высохла зараз вада аж да дна;
он стау таки с'ветлы, як гэта дымок,
стаў никнуць, засталася пара адна,
зник так як никне на сонцы аблок.—
я помниў, як вышеў я с чысцу таго,
Ірахнуўся ў хаце на печы аж дніом,
се кругом плачуць, ня ведаць чаго,
пале мяне, дык так як агніом!
Грашыць галава, баляць усе кос'ци,
надта вады зажадалася пиць.—
Напиўся и зноў паў я ў млос'ци!...
От давялосяж у чысцы мне быць.

Калысанка.

Люли, сынок, люли, люли!
Усе курачки паснули,
Ой паснули и курчатки
Пад скрыдэлкам сваей матки
А ты чагож ня спиш сынку
Як бы чуў лиху гадзинку?
Може будзеш кали панам
Ци вялиkim капитанам,
А як матка прыйдзе ў гос'ци,
Ой то будзе ей радосци...
Сядзе матка ў кут на лаве,
Сын хлеб — соль прад ей паставе,
Ручки, ножки пацалуе,
Памилуе, пажалуе
Пачастуе мядком сытным
Блинком мяконьким падситным
Пиражочкам и з начынкай
Верещачкай гарачынкай...
Люли сынок, люли, люли!
Бо — ўжо — курачки паснули.
Ой, то будзе рада матка
Хоць и простая салдатка,
А усяки шапку здыме,
Як дазнаецца аб сыне.
Люли, сынок, люли, люли...
Бо ўжо курачки паснули.
Може будзеш кали паном,
Ци вялиkim капитаном:
Людзоў Божых будзем бици

Цяжка будзе ў с'веце жыци,
Будуць клясьци, як лихога,
Прасиць смертаньки ад Бога.
Люли, сынок, люли, люли...
Бо ўжо курачки паснули,
Тагды матка прыйдзе ў гос'ци,
Сын выкине стары кос'ци,
Жабраюочы пойдзе ў віоску,
Будзе прасиць матку Боску
Каб ня ведаць, гдзе іон згине.
Люли, сынок, люли, люли...
Бо ўжо курачки паснули.
Ой ня будзь ты лепей панам,
Ни вяликом капитанам,
Будзь, чым матынька радзила,
Каб у гос'ци ня хадзила,
Каб век с табой вековала,
Гаравала, працевала...
Люли, сынок, люли, люли...
Усе курачки паснули,
Ой паснули и курчатки
Пад скрыдэлкам сваей матки.

Панскай ласка.

Густой пущай у марозе
Ехаў раз багаты пан,
Аж разбойник пры дарозе
Затрымаў рыдван;
Усіо забраў з грашми ў калеце
Забраў ўсю прыладу,
У панской сеў сабе кареце.
А пан бяжыць з заду!
Мароз пале пану ноги,
Ц'ела разбирае,
А тут шмат яще дароги,
А тут дух займае.
Пан разбойника благае
Ратаваць ад с'мерци:
Литас'цивым абзывае,
Абы ня умерци.
И разбойник злитаваўся:
Кажушок даў пану
Пасталы, што абуваўся
Выкинуў з рыдвану.
Со слязми пан бандыце
Цалаваў у бруха,
Што оцалиў яму жыце
Кавалкам кажуха
Абецаўся и малицся
За яго и дзетак,
Славиць добраць и дзвицса,
Што іон зрабиў гэтак.
Ой ня першы то бандыта
И пан ня астатни,
Што дабро усіо здабыта
Тольки крыўдай братней.
А тагды ужо для славы
Кине хоць объедки
Вот и будзе пан ласкавы
Литас'цивы, рэдки.

И цяче, и гніє, і кривая.
У сяредзинѣ гной, и станць на гнаю
И дзиулюся я сам як трывае.
Не дзивуйся панок як жыву
Мне никто не памор будаваць.
Хоць лянивыи вады.

Ахвяра.

Малисяж бабулька да Бога
Каб я панам николи ня быў!
Ня жадаў бы николиничога,
Сваё дзела, як трэба рабиў.
Каб прад меншым носу ня драў,
А прад большим ня корчыў спины,
Каб грэх свой прад сабой пазнаў,
У других каб ня видзеў вины;
Чужых жон каб ня віоў да граху
А сваю каб як трэба любиў,
Каб мне дзэци были ў слуху,
Каб людзей прызнаваў за братоў,
А багацтво свае меў за их
Каб за край умярци быў гатоў,
Каб ня прагнуў айчызны чужых.
Каб я Бога сваго не акпиў,
Каб ня здрадзиў за гроши свой люд,
Каб сваго добра ня прапиў,
И ни за што ня меў чужы труда.
Каб на двойчы мне гроши ня браць,
За праданы кусочек рали,
Каб сваю мне зямельку араць
И умерци на ей хоць кали.
Дык прасиж ты у Бога, мали,
Каб я паном николи ня быў.

Панскай ласка.

Не цурайся.

Не цурайся мяне, паничок,
Што далонь пакрываюць мазоли;
Мазоль — працевитых значок,
Не заразиць цябе іон николи.
То мадаль за труды и за муку,
Ня хвароба якая з заразы.
Ня стыдайся падаць ты мне руку,
Бо на гэтай руце няма сказы!
Эй с'мялей адкрывай галаву,
На паклон мой табе да зямли;
Я тваей галавы ня зарву
И маей вы, паны, ня ўзяли,
Ня ўцякай ад маей ты сярмяги,
Мне ня стыдна у ней ани чуць,
Вот твой храк я ня меўбы адлаги —
Чортой храк — на сябе апрануць.
На кашулю глядзиш крывым вокам,
Што ў хаце мне бабы пашыли,
Пратацела іана мaim сокам,
Цэллы тыдзень яе не памыли....
А тваяж? Як той с'нег, як папер.
И пацеў, хто и ткаў и бялиў,
И хто мыў и хто праў, а цяпер
Ты той пот на сябе ўзвалиў.
У кашули той мне былоб стыдна,
Што ня сам на яе гараваў,
Хоць бялейша яна, не завидна —
Ня вазьму, хоцьбы ты дараваў.
А кинь вокам на хату маю:

И цяче, и гніе, и крывая,
У сяредзінѣ гной, и стаиць на гнаю
И дзиўлюся я сам як трывае,
Не дзивуйся панок як жыву
Мне никто не памог будаваць.
Хоць лянивым у свеце слыву,
А магу с'вет кармиць, гадаваць.
Тыж пазнаў, што ў ксіонжках стаиць;
А там разуму шмат ад вякоў,
И ўсе можем па ксіонжках рабиць;
А гдзеж ксіонжка для нас, мужыкоў?
Гдзеж нам разуму тольки набраць,
Знайм тольки загон ды саху,
Знайм тольки як касиць и араць
Ды й жывіом мы ў Божым страху.
Каб умеў кераваць я пяром,
Я бы ксіонжку зчыркаў, як папар
И аб tym, як мы сеем, аром,
И як косим и жніом Божы дар.
Можеб ты прачытаў той грызмол
И да працы набраў бы ахвоты,
Шанаваўбы мужыцки мазоль,
Ня цураўсяб мужыцкой бядоты,
И падаў бы руку мне с'ляпому,
И давеў бы мяне да дароги:
Не блудзіўбы и я сярад лому
И калючак, што раняць мне ноги.
Ой раняць и ноги и сэрцэ
У сэрцы ненавис'ць, злос'ць родзяць,
Дзяржаць у сваей паняверцэ
Да здрады вядуць, ад прауды адводзяць.
Даруй же с'ляпому, што ходзи іон крыва,
Даруй, што ня видзе, хоць плаче.
Абмацкам ходзяць с'ляпые — ня дзива,
Видзючыж ў яму як скаче.
За тысячу миль, вун аж куды.

Свая зямля.

О памагае земля шмат
У каждой хваробѣ свая!
Яж ня стары запасны салдат,
А гэта видзеў добрэ и я!
Наша віоска „Салавичы“ звецса
Были унъяты калисьци дзяды,
Добрая віоска: стаиць пры рэчцэ
И жывуць людцы у нас без бяды
На дровы ня трудна, и выганы юсць
Але за веру дык цярпели ня мала,
Асэсар зганяе, здзирае и муче нас дос'ць,
А поп себе также дзярець з нас бывала,
И як тольки, бывало, званар той задзвоне,
Дык тут як з зямли асэсар тыц!
И гвалтам з хат цягне, ў цэркву гоне,
Проста у свеце ня можно жыць.
Але нядоўга народ прихитрыўся:
Кожны ў нядзелю ранинька ўстане.
Апрануўся, абуяся, памыўся
И марш ў лес, як паны на паўстане.
А там ў пущы гдзекольвек збяруцса,
Чытаюць мадлітвы и плачуць щыра;
Сконьчаць малицса и разыдуцса,
Вот и ўся их была вера.
Сами сябе хрысцили з вады,
Жанилися так, што без шлюбу...
И многа, многа было з тым бяды
И многа людзей йшло на згубу!
Прышлася калейка мая у салдаты;
У волас'ци нашай прымали.
Ведама, плачуць ўсе з нашай хаты
А и чужыя с'лязами жагнали.
Матка шкаплерык дала на дарогу
Блиначкаў з цэду з сланинай,

Я памалиўся нашаму Богу
И еду ў набор той з старшыной.
И чуў што ў чужой старане,
Надто маркотна па родной зямли;
А серцэ млее, што возьмуць мяне!
Не дарма старшина с салдатам прышли,
Плачу я слезна и думаю так:
Зямли и з сабой мне можна ўзяць...
Узяў ў кяшень так грудку з кулак,
И полягчела зараз, як слова сказаць!
Здали ў салдаты: „Ступай прысягаць на вернос'цу!“
„Ой не, кажу пане,
Я католик — гатоў памагаць
И людзям и цару даю обяцане,
Але прад Богом сваим, у кас'цеце,
Як Бог прыказаў, ў сваей веры!
Бо Бог у мяне ў серцы тыкеле
А вашаму Богу дык треба папёры!“
З'диваваліся ўсе! — „Ци здуреў,
Ци ты, кажуць, таки и з малога?
Шак и церква табе то не хлеў?
Усе цара аднога мы и Бога?“
„Так, кажу, так, католіцкая вера,
Іншы ад руской мае парадак;
Я прысягну вам и щера,
Але па сваему и без докладак.“
Турзали доўга мяне и ганяли,
И поп науку мне гаварыў,
А я дзяржаўся болей ды далей,
И сам замучыўся и их замарыў
Такіх записали, што я католік
И прысягу даў ў кас'ціоле!
Да службы якось прэндка прывык,
Гадкоў з дзесятак служыў тыкеле,
Але заслали мяне за кару
За тысячу миль, вун аж куды.

О памагае зем
У каждой хвар
Як на стави з
, Оклич.

Штось Неман наш цихи прачнуўся
У пас'цели сваей спелехнуўся
И хвильку за хвилькой цихонько пагнаў
Ад краю да краю ганцоў іон паслаў
Ад рэчки да рэчки ўдоўж и папярэчки
У щару и Усу и Сулу раку.
Гэй вы хлопцы наднемонцы
Гукнем разом, гукнем разом: О, гоў!
И вецер сарваўшися лис'цми зашумеў
Та па полі й лесох іон паляцеў
Траўку к зямли прыгнє, кветку красну сарве
Птушку пабудзе. Ой на с'веше штось будзе.
Гэй мы хлопцы наднемонцы гукнем разом

Гукнем разом: о, гоў!

Ой старшыя чагось зварахнулися
Якбы бяды якой спалахнулися
Друг к дружку идзе й суседа ведзе
Люляк ня кураць, знаць штось важная судзяць
Гэй мы хлопцы наднемонцы гукнем разом

Гукнем разом: о, гоў!

А гора, гораж над нами
А ўсяму винаваты сами
Бо мову прыродну мы забываем
Апратку, звычай на чужы мяняем

Гэй же сгамонемось

Та са сну прачхнемось

Згоду ураим

Што ю злога направим

Гэй мы хлопцы наднемонцы гукнем разом

Гукнем разом: о, гоў!

Ой у поли вецер вые,
На Палеси цихо
Ци ня знаеце панове
Што у нас за лихо?
Пан на пану едзе
Панам паганяе
Пан пад пана ожаг
Тыче, падганяе.
Ой у поли круциць хвилля
Цалкам сюла замятае
На Палеси, бач, у леси
Як там, хто там тое знае
Пан на пану едзе
Панам паганяе!
Пан пад пана ожаг
Тыче падганяе.
Вецер вые, гай калыше
Аж вароны сумно крачуць
Черци правяць вячарынку;
Круцятса, з нами скачуць.
Пан на пану едзе
Паном падганяе.
Пан пад пана ожаг
Тыче, падганяе.
А паноў цяпер, паночки
Як нудзьги у леси з рана
Шмат паноў; куды ни плюнеш
Пэўне пападзеш на пана!
Старшина, урадник
Писар, спраўник, маршал
Пан, жандар, дзесятник,
Земски, пристаў, хвершал...
Не! усих ня зличым
Вельми шмат паноў над нами.
Кожан лае, з'неважае

Нельга дыхаць за панами!

Пан на пану едзе

Панам паганяе

Пан пад пана ожаг

Тыче, падганяе,

Часам и паны грызутса

Як за углам с'віне

От кали паны дзярутса

Та мужык за тэе гине.

Пан на пану едзе

Панам паганяе

Пан пад пана ожаг

Тыче, падганяе.

Ой над нами вецер хмарку

Гониць, гониць, паганяе

Тая хмарка пот и сліозы

Лье на землю, выливае,

Плаче хмарка, плаче

Горкими слязами,

Краче воран краче

Жалосно над нами.

Ой ты доля наша доля

Гдзе ты, гдзе ты запрапала?!

Мабыць доля, ты нядоля

Гдзесь з панами загуляла,

Пан на пану едзе

Панам паганяе;

Пан пад пана ожаг

Тыче падганяе.

Гэй же скамонемошні, абышні, абышні,

Та са са, абышні, абышні, абышні,

Згоду урам, якнізд, якнізд, якнізд,

Што ю злопішшы, якнізд, якнізд,

Гэй мы, чапцы, чапцы, чапцы,

.німі дыкіюшні, тымшні, тымшні,

Беташні, беташні, беташні,

Кожкі э, э,

Мужыцкая доля.

Цяжка жыць трудзицса
Кали няма доли
Жыта ня радзицса
На мужыцкам полі.

З капы умалоту
Ня болей ас'мины
И еш за работу
Чорны хлеб з мякины.

Прыйдзе восень. Трэба
Заплациць падатки
А тут няма хлеба
И грашай няхватки,
И жыви, як знаеш
З бяды выручайся
Кали силу маеш
Доли дажыдайся.

Гдзеж ты мая доля
Гдзеж ты захавалась
Без цябе няволя
И бяда асталась.

На руках мазоли
Дзень и ноч тружуся
Не маючы доли
Бедным спаць лажуся.

А устаўши рана
Вазьму касу ў руки
И иду да пана
Касиць яго луки.


И за сорак гроши
Дзень касой махаю.
Кажуць пан хароши. —
Далибог ня знаю.
Аканома знаю...
Ды и як ня знаци
Што дзень спатыкаю
Тут на сенажаци
Што дзень слухаць трэба
Як іон лаець брыдка
Ня пражыць бяз хлеба —
Цярпи, пой, Микитка.

Цярплю, с'цяўшы зубы,
И касой махаю
Сонце сушыць губы
З смаги помираю.

А дамоў вярнуся
Гдзеж тут адыхаці
И узноў бяруся
Касу пакляпаци,

Каб на заўтра з раня
З востраю касою
Сенажаць у пана
Выкасиць з расою...

Гдзеж ты, мая доля
Гдзеж ты — адгукнися!



64

Бел. адзей

Лутамат. Бел. адзел

1894 г.

x



B0000002738981